


«ПЕСНЯ ДВУХ СЭРЦАЎ, ШТО ЗВЕДАЛІ РАДАСЦЬ ЛЮБОВІ...»

Мікола Шабовіч. Мая надзея. Вершы. Мастацкая літаратура, 2006.

Сярод вечных тэм сусветнай паэзіі тэма кахання займае самае пачэснае месца. Адлюстраваць гэтае пачуццё па сіле толькі паэзіі. Не знайдзеца, бадай, ніводнага знакамітага ці нават пачынаючага паэта, які б не паспрабаваў паказаць

чалавече жыццё праз бясконца-пачуццёвую, чистую сілу кахання. Мабыць, гэта адбываецца таму, што паэты самі на працыгу ўсёго жыцця знаходзяцца ў стане закаханасці ва ўсё прыгожае, узвышанае: у навакольны свет, жанчыну, якая дала жыццё, і жанчыну, якая падарыла ўзнёсле пачуццё палёту, азарэння. Менавіта паэтам дадзена Богам уменне раскрыць у мастицкім слове тыя пачуцці, якія ў звычайнім жыцці не паддаюцца апісанню. Але ж да нашых дзён тэма кахання не вычарпана, не знайдены адназначны адказ на пытанне, што ж такое гэтае таемнае чалавече пачуццё. А яно разнастайнае і шматаблічнае, у кожнага сваё, і кожны яго разумее па-свойму. Паэтычнае класіка сцвярджжае, што ўсё пачынаецца з кахання. Але ніхто не раздзеліць з вамі адказнасць за ваша асабістасе жыццё. Ніхто не зможа закрыць вам вочы, калі яны іскрацца пяшчотай побач з каханым, ніхто не паспачувае, калі каханне будзе прыносяць не толькі асалоду. Нягледзячы на адмоўны



жыццёвы вопыт, душа працыгвае імкнуцца да кахання таму, што ў самоце нельга быць шчаслівым. Як сказаў Мікола Шабовіч у вершы «Не цурайся майго даверу...», які ўвайшоў у яго новы паэтычны зборнік «Мая надзея», выдадзены ў выдавецтве «Мастицкая літаратура»: «Нават птушцы й лясному зверу // Так нялёгка, калі без пары».

Паэт на працыгу ўсёй сваёй творчасці не здрадзіў тэме кахання і застаецца яе верным рыцарам. Уславіць жанчыну як найцудоўнейшую, найвыдатнейшую зямную істоту, абагавіць яе як цуд незядмы — у гэтым, відаць, найвышэйшая місія М. Шабовіча. Паэт жыве сярод нас і піша пра нашу сучасніцу, беларускую жанчыну, паказваючы яе ўнутраны свет, прыгажосць і розум, чысціню і шчырасць. Яго рукой водзіць лёс: «Ты нараджаеш рыфмы і радкі, // Ў тваім паглядзе яснаспевіць лета. // О, як крануцца мне тваёй руки, // Мая Джаконда і мая Джульєта?!» Ёсць у Міколы Шабовіча ў гэтай кнізе, як і ў ранейшых, сыноўнія прызнанні ў

любоў да Радзімы: «Бацькоўская зямля! Я сын тваіх абшараў. // Табе мой ціхі верш, сыноўні мой паклон»; многа прысвячэнняў малой радзіме — Мядзельщыне, куды нязменна цягнуцца яго думкі: «Толькі ты мне і сілу, і веру даеш, // Родны край — маіх дум, маіх сноў прыцягненне». Любоў да Радзімы і каханне да жанчыны розныя, але ў многім і падобныя, таму што ўрокі гэтых пачуццяў дае сама жыццё.

Змешчаны ў зборніку «Мая надзея» цэлы раздзел літаратурных пародый «Чорны трохкунтнік, або Прыколы ад Міколы» таксама мае права на існаванне, бо М. Шабовіч — выдатны парадыст. Пародыі — гэта цэлы свет паэта, і свет гэты зусім іншы, чым яго інтymная лірыка, свет, багаты на гумар, іронію. Але трэба прызнаць, што Мікола Шабовіч найперш паэт-лірык, і не проста лірык, а лірык ад Бога. Не выпадкова вершы пра каханне займаюць асноўнае месца і ў яго новай кнізе, у гэтым прызначэнне паэта, і не адно пакаленне, як і мы, будуть чытаць яго радкі і судакранацца з іх філасофіяй: «Гэта снег чараваў // Ці тваё спакушальнае цела? // Я ледзь-ледзь паспяваў // Запісаць, што сказаць ты хацела...»

Вершы Міколы Шабовіча — вобразныя, насычаныя эпітэтамі, аздобленыя метафарамі, якія, як россып яркіх рознакаляровых самацветаў, упрыгожваюць мастацкую тканіну кнігі, робяць яе жывой і пластычнай. Фіолаг па адукацыі, М. Шабовіч старанна вывярае кожную фразу, таму мова яго твораў вытанчаная, пазбаўленая лішніх, выпадковых слоў. Калі друкуюцца новыя вершы М. Шабовіча, то прыхільнікі яго паэзіі лёгка пазнаюць іх нават без аўтарскага абазначэння, бо яго радкі маюць унутраную рытміку, эмацыянальную сілу, сваё гучанне і нешта такое няўлоўнае, што належыць і Амуру, і Афрадыце адначасова, што адрознівае творы гэтага паэта ад іншых.

Што ж мы знаходзім у вершах Міколы Шабовіча? Яго новы зборнік змяшчае некалькі нізак вершаў, якія прысвечаны розным жанчынам, але ці рэальныя яны, мы аб гэтым можам толькі здагадвацца. Паэт апісвае каханне свайго лірычнага героя, і палітра эмоцый і пачуццяў яго шматколерная. Жанчыны паказаны розныя, але ўсе яны пышчотныя, прыгожыя, спагадлівыя, вобразы іх павольна перацякаюць з аднаго вершаванага цыкла ў другі. Яго герайні імкнущы да ідэалу жанчыны, яе дасканаласці, жаноцкасці, гарманічнасці ўнутранага свету і зневісці прываблівасці. Бліжэй да ісціны будзе тое, што каханая героя — гэта яго мроя, якую аўтар «лепіць» словамі, паэтычным увасабленнем, як Пігmalіён стварыў свою Галатэю з мармуру, а потым пакахаў яе і ажывіў сваім каханнем. Радкі паэта напоўнены вялікім сэнсам, разам з новым каханнем ідзе абнаўленне чалавека. Сутнасць кахання, яго інтymны Сусвет — у адданасці, у жаданні даць шчасце каханай нават праз асабістую ахвярнасць:

Як на цябе, я, мабыць, не глядзеў
Шчэ ні на кога — толькі на ікону.
Спаканая сягоння неспадзеў,
Ты не мая, але мая да скону.

Вобраз каханай — найчасцей рэальны: яна і Ненаглядка, і Джынсавая князёўна, і Рыжая Алёна, і «сумная панна Вабнасць», і «мілая панна Восень». Паэт надзяляе сваіх герайні прыгожымі эпітэтамі і параўнаннямі: «бялявая Лясоўна», «Зямля і Неба берагіня», «задумлівая пані», «мая царэўна, дзён маіх вясна», «высокага неба абранніца», «сатканая з лагоды», «рыжавокая багіня», «пышчотнавокая князёўна», «царыца самых смелых мар», «царэўна Несмияна», «увасабленне чысціні», «праменъчык сонечнага лета», «санцакрылы матылёнкі».

Чароўныя рысы каханай апеты ў розных вершах: «тонкага стану зграбнасць», «рук ласкавых трапятанне», «пышчотных рук спагадлівае сола», «валасоў

неўтаймоўны пажар», «позірк светла-легкакрылы», «позірк лёгкаэратачны», «ласкавы позірк, вуснаў шчабятанне». Многа ўвагі паэт надае вачам сваіх герайні, бо «Вочы ж могуць забіць напавал // Пачуццёва-лірычных паэтаў...»: «Ты сама — як паэма вачэй», «твае вочы — два возеры Ласкі», «спакусных вачэй каралеўства», «сумнавокі позірк», «у вачэй невымоўнай журбе», «зялёна-чысты спеў вачэй», «дарыў цяпло вачэй наіў», «вочы праменяція ласкай».

У вершах усё невыпадкова, у тым ліку і колер. Такім лёгкім і няўлоўным эпітэтам: «і нарэшце цябе я спаткаў — апельсінава-дзъмухаўцовую» — можна ахарактарызаваць юную асобу, прыгажуню, фотамадэль, якой паэт гатовы «верш-малітву складаць аж да раніцы». Чырвоны колер — колер сексуальнасці, не дарэмна ён прысутнічае ў многіх вершах як любімы колер жанчыны: «...Хаця чырвоны — колер твой. // Ён і на вуснах палымнене, // І на сукенцы агнявой»; «пунсова-чорны — колер жарсці твой». Чырвоны колер хвалюе, узбуджае, гэта палымя моцнага кахання, але аўтару не здраджвае пачуццё меры, нідзе ў вершах не сустрэнеш адкрытых інтymных сцэн, толькі спакуса прысутнічае паўсюль: «Ты плюшчыш вочки, ты сама спакуса...»

Таксама нямала ў творах і казачнага, у тым ліку і ў верлібрах:

Табе не здаецца,
Што мы прыдумалі
Адно аднаго,
Калі зразумелі,
Што па адным —
Ужо немагчыма?
Можа,
Не скончыцца
Казка...

Герайні — Лясоўна, Фея, Чараўніца — таксама з разраду казачных, а нізка вершаў «Лясная німфа» — казачны міф цалкам. Гэты раздел прысвечаны непазбыўнай мары мужчыны аб Спрадвечнай Жанчыне, Жанчыне, створанай Богам з рабра Адама з яе прыроднымі інстынктамі, інтуіцыяй. Гэта жанчына — мара, летуценне, цудоўны міраж:

Твой сум дажджынкаю сцякае
З дзівосна-русых валасоў.
Што, калі німфа ты лясная,
Дачка расхрыстаных лясоў?

Рэальна яна не можа існаваць, гэта казачны персанаж, пра які мы чытаем яшчэ ў дзіцячых казках. Такой яе малюе і фантазія паэта, які між тым не адмаўляе ёй і ў зямным жыцці: «Казыча ветрык валасы. // Я знаю: німфа ты лясная. // Царыцай быць зямной красы / Табе нішто не замінае». І далей: «У люстэрку зімы — ты ў журбе, // Ды ў паставе — ні кропелькі лішняга. // Быць зямною ці лёгка табе, // Падуладнай адно што Ўсявышняму?» Паэт любуеца жаночай дасканаласцю і робіць ён гэта па-майстэрску:

Я п'ю тваю зямню прыгажосць,
Хаця яна бадай што незямная.
Цябе свавольнік-вецер распранае,
Ці ты сама усім вятрам на злосць
Падносіш свету і плячэй авальнасць,
І журавінкі спелыя грудзей
І ўсё-ткі, не пакінуўшы надзеяй,
Вяртаешся ў забытую астральнасць.

Колькі герайнь прайшло перад нашымі вачыма! Кахранне паўставала то ўзнёслым і ўзаемным, то расстайна-самотным, але паэтычныя фарбы заставаліся светлымі. І ўсё ж адна ракавая жанчына прысутнічае на старонках кнігі. Развітанне з ёй цяжкім каменем лягло на сэрца лірычнага героя, ён востра перажывае разрыў адносін з кахраным чалавекам:

Болей такую мне ці спаткаць?
Так ці шанцуе двойчы?
Дзе мне сягоння цябе шукаць,
Ведае толькі Ойча.

Метафарычны вобраз чаек, якія мітусліва лятаюць, рэзкія ўзмахі іх крылаў, гартаанны крык, падобны на плач, паказвае адчай і самоту героя, які паляцей бы ўслед за любай, але толькі і можа прамовіць: «Чайкі, пакінутыя табой, // Бела-адчайна просяць, // Каб узяла ты і іх з сабой // У небаглядную просінъ...». Герой яшчэ спадзяецца, што ўсё можна вярнуць назад, разлічвае, што любая не паспела забыць яго: «Хіба забыць паспела // Ты пра хвіліны тыя, // Як я табе нясмела // Словы казаў святыя?» Але час ідзе, а кахранне вярнуць немагчыма: «Хачу на Нёман, да дубоў тваіх, // Дзе нам не быць ніколі удаваіх...». Розумам гэта можна зразумець, але толькі не сэрцам: «А ты ж са мной у кожным сне, // І я надзеямі распяты, // Нібы ў стаўпецкай старане // Твой верны птах, твой птах крылаты...».

Не можа Мікола Шабовіч не пісаць санетаў, якія могуць найбольш яскрава адлюстраваць гармонію двух закаханых сэрцаў: «Ты для мяне — шчаслівых мар палёт, // Глыток вады ў засушную спякоту». Асабліва пяшчотнае і ўзнёслае кахранне «цвіце» ў вянку санетаў «Пакуль світае неба цішынёю...», дзе паэт прамаўляе вобразамі і малюнкамі. Рамонак — гэтае жоўтае сонейка ў бляюткай кароне, сімвал чысціні і «светлай дабрыні» — уплятаецца аўтарам у палатно немудрагелістага сюжета, у аснове якога ляжыць простая гісторыя кахрання Яго і Яе: «Спатканняў наших велічных ночы, // Салодкіх вуснаў малады палон...». Аповед вядзеца з пункту гледжання ўжо немаладога героя, які ўспамінае былыя сустрэчы на белай рамонкавай паляне: «Сутонь была, ды ў месяца агнях // Свяцілася рамонкавае мора». Прайшлі гады: «...Як два рамонкі ў вечаровым полі, — // Так у вянок сплятаюцца гады...». Сваіх пачуццяў мы не збераглі», — піша паэт, але герою хочацца зноў і зноў вяртацца ў сваю маладосць, у «краіну дзіўных сноў», «дзе светлых зор рамонкавыя вочы». Нягледзячы на горыч ад таго, што не збылося, успаміны пра былое кахранне не напружваюць чытача, яму лёгка і спакойна, таму што гэтыя ўспаміны светлыя, таму што не пакідае надзея на шчаслівую сустрэчу героя з кахранай свайго юнацтва: «Яшчэ аднойчы стрэнуцца сляды // На той дарозе, дзе бягуць гады, // Пакуль світае неба цішынёю».

Нізка вершаў «Дзякуй, што ты вярнулася» тэматычна не адрозніваецца ад астатніх, але там змешчаны верш, які не толькі нельга абысці ўвагай, але і хочацца паставіць яго асобна і вышэй за іншыя. Верш гэты невялікі па аб'ёме, але па сіле ўздзеяння на чытача, па ўспрыманні ўнутранага свету закаханых людзей, па жыцесцвярджальным пафасе падобны на святая святых інтymнай паэзіі — верш А. С. Пушкіна «Я помню чудное мгновенье». Ён авеяны арэолам духоўнасці, нават спрадвечнасці. Верш гэты — гімн кахранню. Чытайце яго — і вам не спатрэбяцца дадатковыя тлумачэнні:

Ёсць два слова, займеннікі два,
Што ратоўча гучаць з нематы
І якім падуладна трава,
Лесу гонкага шолах густы.

Ёсць два слова, займеннікі два —
Я і Ты.

Тыя слова абудзяць сінец,
Тыя слова народзяць зару,
Разарвузь цемру ночы, як меч,
Сонца ўздымуць увысь-угару.

І тады заблішчыць сінява,
Загараща ад промняў лісты...
Ёсць два слова, займеннікі два —
Я і Ты.

Некаму можа падацца, што вялікая колькасць герайн — гэта адмоўная рыса творчасці М. Шабовіча, але па сутнасці гэта яе адметнасць, унікальнасць у разнастайнасці. Ці многа набярэцца прыкладаў у сусветнай літаратуре, калі праз усю творчасць паэта праходзіць не абагульняльны вобраз Незнаёмкі, Ненаглядкі, Чароўнай Дамы, а рэальная асoba — Беатрычэ ці Лаура? Як адзначаў Дж. Байран, што калі б Лаура была жонкай Пятраркі, то наўрад ці ён стаў бы пісаць ёй санеты ўсё жыццё.

Не сакрэт, што інтымная лірыка — найперш жаночае чытанне, яна больш адпавядзе Космасу душы жанчыны, душы, якая імкненца да прыгожага і знаходзіцца заўжды ў пошуку прыгажосці. Інтимную лірыку менш за ўсё хочацца аналізаваць, яе прыемна чытаць, перачытваць, зайдзросціць тым жанчынам, якім былі прысвечаны вершы: «Табе такія вершы прысвячалі, // Што ўпрыгажэннем стануць хрэстаматый». Інтимная лірыка — гэта суцяшэнне, тыя лекі, што гояць сардечныя раны, адганяюць смутак, хваляванне, трывогу, навяваюць светлыя мары аб сваім шчасці.

Інтимная лірыка Міколы Шабовіча ў кантэксце яго новай кнігі «Мая надзея» — гэта дзіўны свет чалавечых пачуццяў, гэта жыццё, адлюстраванае рамантычнымі вобразамі. Чаму так многа рамантыкі ў вершах паэта? А таму, што гэта і ёсць сэнс кахання, а рэальный свет закаханых людзей яшчэ больш рамантычны, чым мяркуюць летуценнікі і паэты.

